

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**Учреждение образования
«Международный государственный экологический институт имени
А.Д. Сахарова»
Белорусского государственного университета**

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

КАФЕДРА ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ

**ЭКОЛОГО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОМАРОВ В ГОРОДСКИХ ЭКОСИСТЕМАХ**

Дипломная работа
Специальность 1-80 02 01 Медико-биологическое дело

Исполнитель:

Студент 5 курса 62063 группы
дневной формы обучения _____ Чекрыгина Мария Андреевна

Научный руководитель:

Кандидат биологических наук,
доцент _____ Жук Елена Юрьевна

К защите допущена:

Заведующий кафедрой
общей биологии и генетики
к.с./х.н., доцент _____ Чернецкая Алла Георгиевна

Реферат

Дипломная работа: Эколого-паразитологическая оценка распространения комаров в городских экосистемах: 41 страниц, 21 рисунок, 49 источников.

Двукрылые, малярия, паразитарное загрязнение, кровососущие комары, Белорусское Полесье

Цель работы: установить эколого-фаунистическую структуру комаров в зонах отдыха г. Жлобин.

Методы исследований: микроскопический; морфологические; экологические.

Полученные результаты и их новизна. В работе освещена проблема паразитарного загрязнения зон отдыха г. Жлобина кровососущими комарами, показаны особенности распространения кровососущих комаров. Проанализирована встречаемость кровососущих комаров, их видовой состав в зонах отдыха города Жлобина.

Область применения. Образование, экология, медицина.

Рэферат

Дыпломная праца: Эколага-паразитологическая адзнака распаўсюджвання камароў у гарадскіх экасістэмах: 41 старонка, 21 малюнкаў, 49 крыніц.

Двукрылое, малярыя, паразітарнае забруджванне, крывасмактальныя камары, Беларускае Палессе

Мэта працы: усталяваць экалага-фауністическую структуру камароў у зонах адпачынку г. Жлобін.

Метады даследаванняў: мікраскапічны; марфалагічныя; экалагічныя.

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы асветленая праблема паразітарнага забруджвання зон адпачынку г. Жлобіна крывасмактальнымі камарамі, паказаны асаблівасці распаўсюджвання крывасмактальных камароў. Прааналізавана сустрацаемасці крывасмактальных камароў, іх відавы склад у зонах адпачынку горада Жлобіна.

Вобласць прымянення. Адукацыя, экалогія, медыцына.

Abstract

Thesis: Ecological and parasitological assessment of the distribution of mosquitoes in urban ecosystems: 41 pages, 21 figures, 49 sources.

Diptera, malaria, parasitic pollution, blood-sucking mosquitoes, Belarusian Polesie

Purpose of the work: to establish the ecological and faunistic structure of mosquitoes in the recreation areas of Zhlobin.

Research methods: microscopic; morphological; ecological.

The results obtained and their novelty. The paper highlights the problem of parasitic pollution of recreation areas in Zhlobin by blood-sucking mosquitoes, shows the features of the distribution of blood-sucking mosquitoes. The frequency of blood-sucking mosquitoes and their species composition in the recreation areas of the city of Zhlobin are analyzed.

Application area. Education, ecology, medicine.